

А. В. Гавриков

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь

СТАНОВЛЕНИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (КОНЕЦ XX – НАЧАЛО XXI ВЕКА)

Аннотация. Рассмотрен один из наиболее значимых вопросов современного партийного строительства – становление многопартийности в Беларуси в период политических трансформаций. Показаны политико-теоретические основы становления современной многопартийности в Беларуси в период политических трансформаций. Предпринята попытка выделить периоды политического развития белорусской многопартийности. Основное внимание уделено становлению многопартийности и ее хронологическому развитию, а также проанализированы как общие, так и частные черты современной белорусской многопартийности. Рассмотрено участие политических партий как социально-политического института в политической жизни страны. После преодоления монополии КПСС в обществе бурно развивались процессы становления политического плюрализма, формирования политических партий и движений. Первоначально эти процессы в значительной мере были инициированы самим обществом.

Ключевые слова: политическая партия, политическая трансформация, политическая многопартийность, электорат, общественное мнение, политическая борьба, парламент, переходное общество, парламентская фракция, политическая оппозиция

Для цитирования. Гавриков, А. В. Становление многопартийности в Республике Беларусь (конец XX – начало XXI века) / А. В. Гавриков // Вест. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2018. – Т. 63, № 1. – С. 33–39.

A. V. Gavrikov

Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

THE FORMATION OF A MULTI-PARTY SYSTEM IN BELARUS (LATE 20th AND EARLY 21st CENTURIES)

Abstract. The article addresses one of the most important aspects of party formation, i.e. the establishment of a multiparty system in Belarus in the period of political transformations. The article shows the political and theoretical basis for the formation of the modern multiparty system in Belarus in the period of political transformations. An attempt is made to identify periods of political development of the Belarusian multi-party system. The article focuses on the establishment of a multiparty system and its chronological development and analysis of both general and specific features of the modern Belarusian multi-party system. Attention is given to the participation of political parties as a socio-political institution. After the monopoly of the Communist Party was overcome, society demonstrated rapid processes to form political pluralism, i. e. to form political parties and movements. Initially, these processes were largely initiated by society itself.

Keywords: political party, political transformation, multi-party system, electorate, public opinion, political struggle, parliament, transitional society, parliamentary faction, political opposition

For citation. Gavrikov A. V. The Formation of a Multi-party System in Belarus (Late 20th and Early 21st Centuries). *Vesti Natsyional'nai akademii navuk Belarusi. Seriya humanitarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Humanitarian Series*, 2018, vol. 63, no. 1, pp. 33–39 (Russian).

Республика Беларусь как молодое суверенное государство переживает период политической трансформации социально-политических институтов. Одним из важных институтов политической системы являются политические партии. Однако в нашей стране данный политический институт находится в стадии глубокого политического застоя. Социологические исследования, проведенные Институтом социологии НАН Беларуси в 2016–2017 гг., показали малую востребованность политических партий со стороны электората (наиболее высокий рейтинг лидирующей политической партии – 2,6%). Несмотря на то что в стране продолжают процессы реформирования правовых, политических, социальных и других государственных институтов, вопрос роли белорусских политических партий так и остался не изученным.

Актуальными и острыми вопросами отечественной политологии и политической социологии являются многопартийность и ее развитие. Очень важно рассмотреть динамику развития белорусской многопартийности в период политических трансформаций.

Дефиниция «многопартийность» не имеет четкого определения, поскольку ученые трактуют ее по-разному. Так, например, исследователь И. В. Котляров дает такое определение многопартийности: «**Многопартийность** – это такое состояние общественного порядка, при котором множественные политические объединения граждан имеют юридическое закрепление своего правового статуса и возможности их участия в борьбе за власть, за формирование выборных органов государственной власти и местного самоуправления» [1].

Теоретические аспекты политической трансформации многопартийности в Беларуси изучали И. В. Котляров [3], А. Н. Егоров [4], М. Н. Скрипин [4].

И. В. Котляров в работе «Феномен многопартийности в современном белорусском обществе» выделяет следующие периоды становления белорусской многопартийности:

1) 1991–1993 гг.: переход общества от одного качественного состояния к другому, развал СССР;

2) 1994 г.: выборы Президента Республики Беларусь;

3) 1995 г.: парламентские выборы в Верховный Совет Республики Беларусь тринадцатого созыва и всебелорусский референдум;

4) 1996 г.: республиканский референдум;

5) 2000 г.: выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь второго созыва;

6) 2001 г.: выборы Президента Республики Беларусь;

7) 2004 г.: выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь третьего созыва и общереспубликанский референдум;

8) 2006 г.: выборы Президента Республики Беларусь;

9) 2008 г.: выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва;

10) 2010 г.: выборы Президента Республики Беларусь;

11) 2012 г.: выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва;

12) 2015 г.: выборы Президента Республики Беларусь;

13) выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва [2, с. 250–298].

Однако данная периодизация становления белорусской многопартийности во многом достаточно условна. Избирательные кампании разного уровня, как правило, имеют влияние на становление многопартийности. Избирательные кампании с 2000 г. имели незначительное влияние на трансформацию партий как социально-политического института. Помимо избирательных электоральных циклов важное значение для многопартийности традиционно имеют правовое регулирование деятельности партий, политическая институционализация политических партий, изменение электоральной активности населения.

Белорусский исследователь А. Н. Егоров в работе «Многопартийная система Республики Беларусь: проблемы формирования и развития» указывает следующие периоды развития многопартийности в Беларуси: «1990–2000 гг. – наиболее благоприятный период в правовом и электоральном плане, середина 2000-х гг. – период замедления роста партий, вторая половина 2000-х гг. – аннигиляция партий в стране» [3, с. 96]. Но данная статья была написана 10 лет назад и не рассматривает все аспекты развития многопартийности современной белорусской политической системы. Полностью не рассмотрены все причины и границы каждого периода трансформации многопартийности.

М. Н. Скрипин в статье «О некоторых аспектах формирования многопартийности в Республике Беларусь» дает следующие периоды становления белорусской многопартийности: «Становление политического плюрализма – 1990 г., возникновение и выход на политическую арену политических и общественных организаций – 1995 г., отмирание значительного числа мелких и консолидация более перспективных политических организаций» [4, с. 96].

Данная класіфікацыя была аптымальна для пачатку 2000-х гг. На гэты момант палітычныя партыі праходзяць стадыю трэцяй палітычнай трансфармацыі і знаходзяцца ў стане палітычнай стагнацыі, таму дастаткова праблематычна выдзяліць якую-небудзь перспектывную партыю для бліжэйшага палітычнага будучага.

На сённяшні дзень лічыцца цэласообразным выдзяліць у становленні многопартыйнасці наступныя перыяды, якія супадалі б з перыядамі палітычнай трансфармацыі палітычных партый:

– 1990 г. – з’яўленне палітычных партый (перерегістрацыя палітычных партый Беларусі ў 1995 г.);

– 1995–1999 гг. (перерегістрацыя ў 1999 г.);

– 2000 г. і па цяперашняе час.

Перыяд першай палітычнай трансфармацыі абумоўлены тым, што ў гэты час у Беларусі з’яўляюцца палітычныя партыі і пачынаюць сваю інстытуцыяналізацыю. У 1995–1999 гг. быў ажыццэваны пераход да прэзідэнцкай рэспублікі, адбылася перерегістрацыя палітычных партый (якую не прайшлі многія палітычныя партыі), а таксама змяншэнне ролі палітычных партый у парламенцкай дзейнасці, скарачэнне членскага складу, пераход партый у стадыю палітычнай аннігіляцыі.

Данная класіфікацыя не з’яўляецца універсальнай. На наш погляд, менавіта гэтыя хроналагічныя рамкі сталі разгранічэннем перыядаў становлення беларускай многопартыйнасці.

Разгледзім становленне беларускай многопартыйнасці ў перыяд гэтых трох трансфармацый.

Першым крокам да многопартыйнасці сталі адмена 6-й артыкула Канстытуцыі СССР 1977 г. і прыняцце законаў, якія маглі б даць магчымасць з’явіцца партыям і ажыццэваць сваю дзейнасць легальна. Садзейнічалі гэтаму законы, прынятыя ў 1990–1991 гг. на волне развалу сацыялістычнай сістэмы і росту палітычнай актывнасці насельніцтва.

У перыяд першай палітычнай трансфармацыі 1990–1995 гг. адбыліся хуткія змены ў палітычнай сістэме Беларусі ў цэлым, так і партыйнай. У Беларусі быў прыняты курс на дэмакратычнае развіццё краіны і ўвядзенне рынковай эканомікі. Афіцыйны пераход ад аднапартыйнай сістэмы да многопартыйнай таксама суправаджаўся трансфармацыяй палітычных сіл, зніжэннем ролі камуністычнай ідэалогіі і стратай КПБ ў значнай ступені адміністрацыйнага рэсурса. Значна ўзраслі нацыянальна-дэмакратычныя настроі выбарцаў, якія атрымалі альтэрнатыву палітычнага выбара.

Многопартыйнасць перыяду першай палітычнай трансфармацыі развівалася пры ўмацаванні супрацьстаяння супрацьнікаў левых ідэй і прыхільнікаў нацыянальна-дэмакратычнага і сацыяльна-дэмакратычнага развіцця.

КПБ, будучы правай партыяй краіны да 1991 г., мела коласальныя рэсурсы для палітычнай барацьбы і нават пасля адмены 6-й артыкула Канстытуцыі СССР 1977 г. яна мела значнае колькасць вопытных кадраў і захавала адносна шырокую сетку арганізацыйных структураў. Аднак уплыў камуністаў хутка аслабэў у умовах сусветнага крызісу левых ідэалогій, шырокамасштабнай дэмакратызацыі і папулярнасці ў беларускім грамадстве ліберальных заходніх ідэй [4, с. 97].

Супрацьвагам камуністычнай ідэалогіі ў Беларусі ў перыяд першай палітычнай трансфармацыі сталі партыі нацыянальна-дэмакратычнай і сацыяльна-дэмакратычнай накіраванасці. Яны «впіталі» ў сябе пратэстны выбарцаў і з’явіліся перадавачамі ідэалогіі дэмакратычнага транзіта, ствараючы ліберальныя і дэмакратычныя партыі па заходнеўрапейскаму зразунку.

Новыя партыі левых накіраванасці хутка набіралі папулярнасць сярод беларускага выбарцаў і ў 1991–1992 гг. мелі значную палітычную сілу. Камуністычная партыя хутка страціла сваіх супрацьнікаў і яе кадравы склад скараціўся з 670 тыс. у 1986 г. да 22,5 тыс. у 1991 г., ці ў 50 разоў [5].

28 ліпеня 1990 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў пастанавленне 222-ХІІ «Аб рэгістрацыі грамадзянскіх аб’яднанняў у Беларускай Саветскай Сацыялістычнай Рэспубліцы», якое давала магчымасць рэгістравацца грамадзянскімі арганізацыямі і палітычным партыям і надавала ім юрыдычны статус. На аснове гэтага пастанавлення 3 кастрычніка 1990 г. было выдадзена пастанавленне № 255 Савета Міністраў БССР «Аб утварэнні ўрадавага ўстаноўлення

о порядке образования и деятельности общественных объединений граждан в Белорусской Советской Социалистической Республике».

На основе временного положения 1990 г. было зарегистрировано 25 политических партий [4, с. 96].

Первой была зарегистрирована Национально-демократическая партия белорусов, затем Коммунистическая партия Белоруссии. В 1991 г. были зарегистрированы 5 демократических партий, находящихся в оппозиции КПБ: Объединенно-демократическая партия Беларуси, Белорусская крестьянская партия, Белорусская социал-демократическая Громада, Национально-демократическая партия Беларуси, Белорусский христианско-демократический союз [6].

В августе 1991 г. Верховный Совет в связи с путчем в Москве приостановил деятельность КПБ. В ответ на это коммунисты создали еще одну коммунистическую партию – ПКБ.

Пошатнувшиеся позиции КПБ стимулировали создание в 1992 г. Партии народного согласия, основу которой составили депутаты парламентской фракции «Коммунисты за демократию» и активисты «Демократической платформы КПСС» [5].

В 1992–1993 гг. в связи с возможностью роспуска Верховного Совета и проведения досрочных выборов по пропорционально-мажоритарной системе премьер-министр Вячеслав Кебич и его сторонники инициировали создание «Объединенной аграрно-демократической партии» и партии «Белорусский научно-производственный конгресс», которые должны были составить основу проправительственного блока на парламентских выборах [5].

В стране активизировались панславистски ориентированные силы, которые, с одной стороны, противостояли национально ориентированным партиям и организациям, а с другой – выступали за триединство Беларуси, России и Украины. Ими была создана партия Славянский Собор «Белая Русь».

В 1992 г. была зарегистрирована первая экологическая партия – «Белорусская партия «Зеленые».

В 1993 г. были зарегистрированы левая партия «Республиканская партия труда и справедливости» и экзотическая партия «Партия любителей пива» [6].

В период первой политической трансформации важным являлся вопрос как государственной, так и партийной идеологии. Коммунистические и левые организации выступали за отстаивание левой идеологии на базе марксизма-ленинизма. Национал-демократические и социал-демократические партии выступали в своем большинстве за идеологию национального возрождения белорусов, а также против любой идеологии государства и партии как таковой, считая, что идеология является присущим элементом тоталитарного общества.

История белорусской многопартийности насчитывает чуть более четверти века. За весь период существования в Беларуси были зарегистрированы 43 политические партии разной направленности и идеологии [7, с. 293].

В период первой политической трансформации партий к 1994 г. Министерством юстиции было зарегистрировано 16 политических партий. Большинство политических партий и организаций, осуществляющих свою деятельность и сегодня, зарегистрированы в 1994–1995 гг. Это обусловлено тем, что в 1994 г. проходили первые президентские выборы, а в 1995 г. – парламентские выборы в Верховный Совет тринадцатого созыва. Данные события существенно повлияли на белорусскую многопартийную систему, однако не изменили ее качественно [7, с. 301].

Президентские выборы 1994 г. стали проверкой политических партий на прочность. Наибольшую активность в избирательной кампании проявили наиболее яркие и узнаваемые партии, которые поддержали своих кандидатов (Белорусский народный фронт поддержал Зенона Поздняка, Аграрная партия – Александра Дубко, Партия народного согласия – Геннадия Карпенко, Партия коммунистов белорусская – Василия Новикова, Белорусская социал-демократическая Громада и Объединенная демократическая партия Беларуси поддержали Станислава Шушкевича).

Президентская кампания явилась важным событием в становлении белорусской многопартийности. В ходе избирательной кампании принимавшие в ней участие партии существенно увеличили свое влияние в обществе и расширили географию своего присутствия.

До начала выборов в Верховный Совет были зарегистрированы: Белорусская патриотическая партия, Белорусская социально-спортивная партия, Белорусская народная партия, Гражданская партия, Белорусская объединенная спортивная партия, Народная партия «Возрождение», Партия здравого смысла и Партия «Христианско-демократический выбор».

В парламентской кампании в выборах Верховный Совет участвовали почти все зарегистрированные партии. Наибольшую активность проявили партии, которые участвовали в президентской кампании год назад.

Парламентская кампания явилась триумфом для белорусской многопартийной политической системы, в парламенте были представлены:

- Партия коммунистов белорусская – 44;
- Аграрная партия – 34;
- Партия народного согласия – 8;
- Объединенная гражданская партия – 8;
- Белорусская социал-демократическая Громада – 2;
- Партия всебелорусского единства и согласия – 2;
- Белорусская крестьянская партия – 1;
- Белорусское патриотическое движение – 1;
- Республиканская партия труда и справедливости – 1;
- Белорусская партия труда – 1;
- Белорусская народная партия – 1;
- Либерально-демократическая партия – 1.

В Верховном Совете тринадцатого созыва были образованы следующие партийно-парламентские фракции:

- Аграрная фракция (46) – депутаты от Аграрной партии и поддерживающие ее депутаты;
 - Фракция ПКБ (44) – депутаты Партии коммунистов белорусской;
 - Социал-демократическая фракция (18) – депутаты ПНС, БСДГ, ПВЕС, БПТ;
 - Фракция «Гражданское действие» (18) – ОГП и сочувствующие.
- Партийные фракции включали в себя 2/3 депутатского состава Верховного Совета.

Парламентские партии и их фракции в Верховном Совете явились реальной политической силой, которая влияла на принятие законов [8, с. 332].

Начало второй политической трансформации обусловлено перерегистрацией общественных объединений и партий. В 1995 г. произошла первая политическая перерегистрация организаций и политических партий Беларуси. Решение о перерегистрации было принято Кабинетом Министров Республики Беларусь. Постановлением от 3 февраля 1995 г. № 76 «О политических партиях» были внесены коррективы в регистрацию партий, что изменяло количество учредителей со 100 до 500. Процесс массовой регистрации партий прекратился. С 1996–1998 гг. были зарегистрированы только две политические партии: Партия «Очищение» и Белорусская партия «За социальную справедливость».

Период второй политической трансформации белорусских партий характеризуется нестабильностью белорусской многопартийности. Это связано с парламентским кризисом Верховного Совета и его роспуском, расколом и объединением, реорганизацией партий, что было вызвано усилением политической борьбы между сторонниками Президента и его оппозицией.

В 1995 г. произошло объединение «Гражданской партии» и «Объединенной демократической партии Беларуси», съезды которых приняли решение о самороспуске и учреждении «Объединенной гражданской партии», которая была зарегистрирована в январе 1995 г.

Летом 1996 г. объединилась «Белорусская социал-демократическая Громада» и «Партия народного согласия». Их съезды приняли решение о самороспуске и учреждении Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада). В 1997 г. от БСДП (НГ) откололась группа сторонников Леонида Сечко и учредила «Социал-демократическую партию народного согласия». В мае от БСДП (НГ) откололась часть функционеров, которая зарегистрировала партию «Белорусская социал-демократическая Громада».

В ноябре 1996 г. от «Партии коммунистов белорусской» откололась часть коммунистов, сторонников Президента, которые создали «Коммунистическую партию Беларуси».

В 1998 г. была реорганизована «Белорусская партия «Зеленые», которая стала называться «Белорусская экологическая партия «Зеленые».

В стране началась деполитизация электората по результатам исследований как правительственных, так и неправительственных центров. Рейтинг партий падал. К 1997 г. около 75% электората не видели значимой роли в политических партиях.

Однако партии при определенном уменьшении своей роли по-прежнему продолжали регистрироваться. Так, к 1 января 1998 г. в Республике Беларусь была зарегистрирована 41 политическая партия. Для урегулирования политической деятельности Президентом был принят Декрет от 13 июля 1999 г. № 26 «О внесении изменений и дополнений в Декрет от 26 января 1999 г. № 2», который увеличивал численность учредителей политических партий до 1000 [7, с. 340].

Многие партии не прошли перерегистрацию по причинам несоответствия документов или их несвоевременной подачи, недостаточного количества учредителей, бойкота перерегистрации и т. д. В 1999 г. перерегистрацию прошли только 18 политических партий. Это было по-разному воспринято различными политическими лагерями. Данные меры по урегулированию деятельности политических партий были восприняты оппозицией в качестве попытки их устранения как политических оппонентов, а правительством – как упорядочение политических партий.

Третья политическая трансформация политических партий началась в июне 2000 г., когда последняя партия прошла перерегистрацию. Период третьей политической трансформации характеризуется уменьшением роли института политических партий в общественно-политической жизни страны. Как отметила Е. А. Тимашова, относительная слабость белорусских и российских политических партий объясняется рядом общих для этих стран причин:

- 1) политические партии, как правило, представляют собой партии идей, а не интересов, поскольку все еще отсутствует полноценная социальная база для их существования;
- 2) правительства формируются главами государств и практически не зависят от соотношения политических сил в парламенте;
- 3) длительное господство КПСС породило у людей стойкое неприятие всего, что связано с партией, вне зависимости от того, какие политические цели она преследует;
- 4) большинство населения сомневается в том, что его участие в политике может дать какие-либо результаты. Люди не понимают, как функционирует демократия, и лишь чувствуют, что партийные политики заботятся, скорее, о своей личной выгоде, чем об интересах страны;
- 5) люди настолько поглощены своими повседневными проблемами, что у большинства из них нет времени для политической активности [8, с. 192].

Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 2000 г. не являлись столь яркими и обнадеживающими для политических партий, как это было в 1995 г. Количество депутатов от партий составило: КПБ – 6 депутатов; Аграрная партия – 5 депутатов; Республиканская партия труда и справедливости – 2 депутата; ОГП – 1 депутат; Социально-спортивная партия – 1 депутат [8, с. 98].

Для периода третьей политической трансформации характерны упадок политических партий как социально-политического института и переход многопартийности в состояние политической стагнации. При этом партии политически реанимируются только в период избирательных кампаний или политических потрясений.

Белорусские исследователи И. В. Котляров, А. Н. Егоров, М. Н. Скрипин и другие отмечают: «Трудно определить численный состав партий, ибо нет надежных источников. Считать достоверными сведения, производимые лидерами партий в печати, можно с большими сомнениями, ибо, как правило, они преувеличены... имеет место текучесть, плохо налажен учет их членов... Прежде всего наблюдается тенденция падения доверия со стороны населения ко всем политическим партиям, к политике и политикам вообще» [4, с. 99].

Слабость белорусских партий может быть выражена в следующем:

- партии не имеют политической программы (подавляющее их количество не имеют четко выраженной позиции по основным вопросам современности);
- партии не имеют систематизирующего фактора, который отличал бы одну партию от другой;
- партии не проводят теоретическую работу по изменению политических программ, которые так и остались неизменными с периода их создания;
- партии не выполняют свою главную функцию – представлять и защищать на высшем государственном уровне интересы своего электората;
- партии не имеют запоминающихся лидеров, которые в трудные политические моменты способны принимать важные политические решения;

- электорат не бачыць значымой сілы ў палітычных партыях, па гэтай прычыне партыі не маюць шырокай групы інтарэсаў і ціску;
- існуюць адносна нізкі ўзровень палітычнай культуры насельніцтва, слабая інфармаванасць аб сутні прыходзячых падзеяў у краіне і за мяжой, недастатковыя веды асаблівасцей і ідэалагічнай накіраванасці сучасных палітычных плыняў, адсюль – адмоўнае адносіны да палітычных партыяў і рухаў;
- назіраюцца неустойлівасць палітычных устаноўкі насельніцтва, павышанае ўплыванне на іх фарміраванне ірацыянальных фактараў;
- існуе інтэнсіўнае ўздзеянне на суб'ектаў палітыкі знешніх фактараў (бытовых, эканамічных, этнічных, міжканфэсійных і г. д.).

Такім чынам, палітычная трансфармацыя беларускай многапартыйнасці прайшла тры перыяды: становленне многапартыйнасці, перыяд расколу, аб'яднання і знікнення большасці палітычных партыяў і пераход беларускай многапартыйнасці ў стан палітычнай аннігіляцыі. Але ў тое ж час палітычныя партыі – адна з важнейшых палітычных інстытутаў, які з'яўляецца суб'ектам прадстаўнічай дэмакратыі, што актуалізуе пытанне перагляду адносіны палітычных элітаў і электората да палітычных партыяў.

Спісок іспользаваных крыніц

1. Котляров, И. В. Политические партии Беларуси на современном этапе белорусского общества / И. В. Котляров [Электронный ресурс]. – Презентация 2015 г. – Режим доступа: <https://www.google.ru/url?sa>. – Дата доступа: 10.08.2017.
2. Котляров, И. В. Феномен многопартийности в современном белорусском обществе / И. В. Котляров. – Минск: ФУАинформ, 2009. – 302 с.
3. Егоров, Е. Н. Многопартийная система Республики Беларусь: проблема формирования и развития / Е. Н. Егоров // Вестн. БДЭУ. – 2008. – № 1. – С. 95–99.
4. Скрипин, М. Н. О некоторых аспектах формирования многопартийности в Республике Беларусь. Динамика общественного мнения о социально-политической ситуации в Беларуси (по материалам социологического мониторинга) / М. Н. Скрипин // Сборник научных трудов; под общ. ред. М. Н. Хурса. – Минск: ИСПИ, 2003. – С. 94–108.
5. Котляров, И. В. Политические партии Беларуси / И. В. Котляров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bezogr.ru/politicheskie-partii-belarusi-mif-ili-realenoste-sociologiches.html>. – Дата доступа: 23.10.17.
6. Политические партии Беларуси / В. А. Бобков, Н. В. Кузнецов, В. П. Осмоловский. – Минск: БГЭУ, 1997. – 140 с.
7. Котляров, И. В. Социология политических партий / И. В. Котляров. – Минск: Беларус. навука, 2011. – 609 с.
8. Партогенез в Беларуси и России: общее и особенное / Е. А. Тимашова // Белорусская политология: Многообразие в единстве: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 27–28 мая 2004 г. / Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы. – Гродно, 2004. – С. 191–193.

References

1. Kotliarov I. V. Political parties of Belarus at the present stage of the Belarusian society. Available at: <http://900igr.net/prezentacija/geografija/politicheskie-partii-belarusi-na-sovremennom-etape-razvitija-belorusskogo-obschestva-61133/politicheskie-partii-i-belarusi-na-sovremennom-etape-razvitija-1.html>, (Accessed 10.08.2017). (in Russian)
2. Kotliarov I. V. *The Phenomenon of multi-party system in the modern Belarusian society*. Minsk, FUAinform, 2009. 320 p. (in Russian)
3. Egorov E. N. Multi-party system of the Republic of Belarus: problems of formation and development. *Vesnʹk Belaruskaga Dziarzhachnaga Ekanamʹchnaga Unʹversʹteta* [Bulletin of the Belarusian State Economic University], 2008, no. 1, pp. 95–99. (in Russian)
4. Skripin M. N. Some aspects of the formation of a multiparty system in the Republic of Belarus. *Dinamika obshchestvennogo mneniia o sotsial'no-politicheskoi situatsii v Belarusi (po materialam sotsiologicheskogo monitoringa): sb. nauch. trudov* [The dynamics of public opinion on the socio-political situation in Russia (on materials of sociological monitoring): Collection of scientific papers], in Khurs M. N. (ed.). Minsk, ISPI Publ., 2003, pp. 94–108. (in Russian)
5. Kotliarov I. V. Political parties of Belarus. Available at: <http://bezogr.ru/politicheskie-partii-belarusi-mif-ili-realenoste-sociologiches.html>, (Accessed 23.10.17) (in Russian)
6. Bobkov V. A., Kuznetsov N. V., Osmolovskii V. P. *Political parties of Belarus: patent or other security document*. Minsk, BGEU Publ., 1997. 140 p. (in Russian)
7. Kotliarov I. V. *Sociology of political parties*. Minsk: Belaruskaja Navuka Publ., 2011. 388 p. (in Russian)
8. Timashova E. A. Protogenes in Belarus and Russia: General and special. *Belaruskaja politologiia: Mnogoobrazie v edinстве: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Grodno, 27–28 maia 2004 g.* [Belarusian politology: Variety in unity: proceedings of the international. scientific.-pract. Conf. Grodno, 27-28 may 2004]. Grodno, 2004, pp. 191–193.

Информация об авторе

Гавриков Андрей Валерьевич – аспирант. Институт социологии, Национальная академия наук Беларуси (ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072, Минск, Республика Беларусь). E-mail: gavrikov1990@inbox.ru

Information about the author

Andrey V. Gavrikov – Postgraduate Student. Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Belarus (1 Sarganov Str., Bldg 2, Minsk 220072, Belarus). E-mail: gavrikov1990@inbox.ru